

– **Технический.** Оснащение этих творческих единиц должно отвечать уровню предъявляемых к ним требований. Арсенал «международного обозревателя» должны составлять только современные средства связи и компьютерной техники.

– **Образовательный.** Должность «международного обозревателя» в районных и городских газетах Беларуси должна заполняться выпускниками специальности «международная журналистика» Белорусского государственного университета, для чего целесообразно ввести в практику целевое направление творческой молодежи с мест на обучение по данной специальности – с последующим обязательным распределением молодого специалиста в редакцию, направившую его в университет.

Сяргей Зелянко

**ІНТЭРТЭКСТУАЛЬНЫЯ ЎКРАПІНЫ
Ў ПУБЛІЦЫСТЫЧНЫМ МАЎЛЕННІ
(на матэрыяле газеты “Гомельская праўда”)**

Пад інтэртэктуюальным трэба разумець з’яву, якая ўзнікае ў выніку выкарыстання стваральнікам тэксту алюзій, рэмінісценций, цытат і іншых стылістычных прыёмаў для прыдання ўласнаму твору адпаведнага масцацкага каларыту шляхам свядомага або падсвядомага ўключэння ў структуру ўласнага тэксту чужых тэкстаў або іх фрагментаў; імпліцытных і экспліцытных спасылак на ўласныя ці іншых аўтараў творы; узгадвання агульна вядомых гістарычных дат, уласных імёнаў, а таксама назваў геаграфічных аб’ектаў, з якімі звязаны некаторыя прэцэдэнтныя сітуацыі.

Праблема існавання ў сітуацыі постмадэрну публіцыстыкі як “найвышэйшага віду грамадска-палітычнай літаратуры, галоўным прызначэннем якой з’яўляецца палітычнае асэнсаванне рэчаіснасці шляхам спалучэння рацыянальна-аналітычнага і эмацыянальна-вобразнага спосабаў распрацоўкі жыщчэвай сітуацыі з мэтай аператыўнага дасягнення канкрэтнага выніку” (*Стральцоў Б. В. Метод і жанр. Асновы творчага майстэрства журналіста. Мн.: БДУ, 2002. С. 43*), не знайшла свайго навуковага вырашэння. Інтэртэктуюальная ўкрапіны ў публіцыстычным маўленні як адметныя рысы так званай постмадэрнісцкай манеры пісьма ўяўляюць сабой цікавы матэрыял для грунтоўнага сцыенталагічнага аналізу.

Разгледзім інтэртэктуюльныя прыёмы і прайлюструем іх ужыванне прыкладамі з газеты “Гомельская праўда”. Журналісты гэтага сродку ма-савай інфармацыі часам звяртаюцца да алюзіі – узгадвання вядомага та-поніма, антрапоніма, якой-небудзь гістарычнай даты; рэмінісценцыі – прыёму нагадвання знаёмай фразы з іншага твора; цытаты – наўмыснага ўвядзення ва ўласны твор чужых выказванняў; прыёму інтэрстылевага таніравання – уключэння ў тэкст пэўнага стылю элементаў іншага. Пра-аналізаваны фактычны матэрыял можам кваліфікаўца па тыпах:

- антрапанімічная алюзія (прэцэдэнтны антрапонім) – уласнае імя (Цыцерон, Ленін, Усяслаў Чарадзей), пры выкарыстанні якога аўтар нама-гаецца стварыць пэўны, патрэбны для рэалізацыі мастацкай задумы, гісто-рика-культурны кантэкт.

“*О том, как железный “Феликс” отправил счеты в утиль*” (26.08.2006);

- сітуацыйная алюзія (прэцэдэнтная сітуацыя) – вядомая сітуацыя, натурадльна-праўдзівая або выдуманая (вяртанне блуднага сына, Нюрн-бергскі практэс, абвяшчэнне БНР), звязаная з шэрагам пэўных асацыяцый і канатацый, узгадванне якой павінна адбівацца на чытацкім успрыманні аўтарскага тэксту.

“*Дорога раздора*” (20.07.2006);

- тапанімічная алюзія (прэцэдэнтны тапонім) – назва вядомага геа-графічнага аблекта (рака Няміга, Кулікова поле, Ватэрлоо), узгадванне якой дазваляе стварыць у свядомасці рэцыпента інфармацыі пэўную карціну асацыяцый, звязаных з гэтым тапонімам

“*В Москву, себя показать*” (21.09.2006);

- хрананімічная алюзія (прэцэдэнтны гістарычны хранонім) – узгад-ванне пэўнай, шырока вядомай даты, прамежка часу, якія ўвайшлі ўжо ў гісторыка-культурны дыскурс (1 верасня, 8 сакавіка, 22 чэрвеня) і выкліка-юць у чытацкай аўдыторыі патрэбныя аўтару асацыяці.

“*Кожны дзень як адзін, як бясконцы дзень сурка*” (28.09.2006);

- імпліцитная рэмінісценцыя (прэцэдэнтны тэкст схаваны) – завуаля-ваная аўтарская ўскосная спасылка на іншы тэкст, адсылка да іншага твора.

“*Давайте, встречаться, общаться, дружить*” (28.09.2006);

- экспліцитная рэмінісценцыя (прэцэдэнтны тэкст яўны) – разліча-ная на чытацкае пазнаванне, ўскосная адсылка да іншага тэксту, да знаё-май чытачу фразы з іншага твора.

“*Казнить, нельзя помиловать*” (16.09.2006);

- уласна цытата (прэцэдэнтнае выказванне) – уключэнне аўтарам ва

ўласны твор яўных, не змененых элементаў чужога тэксту, чужога выказвання.

“Колдуй баба, колдуй дед...” (19.09.2006);

■ трансфармаваная цытата (мутапрэцэдэнтнае выказванне) – перапрашаваны, трансфармаваны з мэтай рэалізацыі пэўнай мастацкай задумы элемент чужога твора, чужога тэксту, уключаны аўтарам ва ўласны твор.

“Почем воздух для народа” (26.09.2006);

■ інтэрстылёвый ўкрыві – лексічны адзінкі аднаго стылю, уключаны аўтарам ва ўласны твор іншага стылю з мэтамі стварэння пэўнага каларагу і спараджэння ў чытача пры рэцэпцыі тэксту адпаведных асацыяцый.

“Носіць ленточки с белорусской символікай в лагере стало круто...” (28.09.2006);

■ інтэрлексемы (інтэртекстуальныя лексемы) – канататыўна афарбаваныя моўныя адзінкі абмежаванай сферы выкарыстання, якія ўжываюцца аўтарам замест агульна прынятых для адлюстравання ў тэксле пэўнай рэальнай сітуацыі.

“Но мы, белорусы, конечно, всех «порвали»!” (28.09.2006).

У адрозненне ад рэспубліканскіх газет, беспадстаўна перанасычаных інтэртекстуальнымі адзінкамі, “Гомельская праўда” дэмантруе ніzkую частотнасць іх наяўнасці, пры тым, што каля 80 % усіх інтэртекстуальных элементаў нумара было зафіксавана на старонках маладзёвай укладкі газеты.

Рэдактарска-канцэптуальны аналіз уключэння інтэртекстуальных адзінак у структуру публіцыстычных артыкулаў газеты “Гомельская праўда” паказаў, што і рэгіянальным СМІ ўласціва неабгрунтаванне ўжыванне інтэртексту. Напрыклад, публіцыстычны артыкул “Лес рубят – деньги лесят?” (26.09.2006) мае падзагаловак “Как продать “зеленого друга”. У загалоўку аўтар матэрыяля Лілія Вялічка ўдала выкарыстала трансфармаваную цытату, у падзагалоўку – імпліцитную рэмінісценцыю, якая была створана па мадэлі: “зеленый змий” – “змий” + “друг” = “зеленый друг” (“зеленый друг” – “белое золото”). Такая інтэрферэнцыя ў моцнай пазіцыі тэксту (у падзагалоўку) уводзіць чытача ў зман, адцягвае яго ўвагу, выклікае адмоўныя асацыяцыі, замінае ўспрыманню і інтэрпрэтацыі матэрыялу.

“Идет охота на грибы. И на грибников” (16.09.2006.) – загаловак артыкула пра “цихае паляванне”. У загалоўку выкарыстана трансфармаваная цытата з песні Уладзіміра Высоцкага. Беспадстаўна зменены радок “идет охота на волков” не судносіцца са зместам публіцыстычнага твора, у выніку чаго тэкст-донар і тэкст-рэцыпіент узаемааддаляюцца, моўныя

карціны свету аўтара і чытчача не супадаюць, інтэртэкстуальны элемент не адпавядае патэнцыйным ведам суб'екта камунікацыі пра апісаную сітуацыю. Акрамя таго, трэба адзначыць, што гэтая песня з'яўляецца прэцэдэнтным творам для “Гомельскай праўды”, таму што ў папярэднім нумары газеты быў надрукаваны артыкул “Идет охота на телефоны сотовые” (14.09.2006.). Такім чынам, можна канстатаваць, што гэтая маўленчая формула становіцца інтэртэкстуальным штампам, “які трэба разглядаць як негатыўную з’яву” (*Цікоўкі М. Я. Стылістыка беларускай мовы. Мн.: Універсітэцкае, 1995. С. 4.*)

Неабгрунтаванае выкарыстанне эмацыянальна-ацэнчных, экспрэсійных і канкрэтна-пачуццёвых лексічных сродкаў, у тым ліку і інтэртэкстуальных, прыводзіць да парушэння асноўных прынцыпаў фарміравання і існавання публіцыстычнага дыскурса: камунікатыўнай агульназначнасці і агульназразумеласці моўных адзінак, з якіх будзеца журнالісцкі тэкст.

Наталля Зубчонак

**АБІТУРЫЕНТ – СТУДЭНТ – ЖУРНАЛІСТ
(аб проблемах і перспектывах супрацоўніцтва
факультэта журналістыкі БДУ з рэгіянальнымі СМІ)**

Падрыхтоўка прафесійных журналісцкіх кадраў для рэгіянальных сродкаў масавай інфармацыі сёння з'яўляецца адной з першасных задач як для факультэта журналістыкі, так і для дзяржавы ўвогуле. Рэдакцыі раённых газет не на 100% забяспечаны спецыялістамі з вышэйшай журналісцкай адукацыяй. На пасадах карэспандэнтаў, загадчыкаў аддзелаў працујуць прадстаўнікі самых розных прафесій. Некаторыя з іх не маюць нават вышэйшай адукацыі, але з цягам часу паспяхова авалодваюць прафесійнымі навыкамі. Зразумела, што такая сітуацыя не можа лічыцца нармальнай і патрабуна нешта рабіць, каб яна змянілася.

На жаль, зараз працэкт паступлення на факультэт дзяцей з рэгіёнаў рэспублікі невялікі. Студэнтамі галоўнай ВНУ краіны становяцца ў асноўным выпускнікі гарадскіх школ. Менавіта ім сёння адкрыты ўсе дарогі.

Шматгадовая практика прыёмнай кампаніі паказвае, што тых мераў-прыемстваў, якія праводзяцца Міністэрствам адукацыі, БДУ па падтрымцы таленавітай моладзі, недастатковая. Абітурыенты з вёсак часцей за ўсё вяртаюцца дадому, не вытрымаўшы ўступных выпрабаванняў.

Некалькі год запар выпускнікам сельскіх школ да набраных на ўступ-